

00311



Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
Імя максіма танка»

Т. У. Ганчарова-Цынкевіч, І. М. Гоўзіч, Т. М. Тарасва

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА: ТЭСТАВЫ ТРЭНАЖОР

Практыкум

Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб'яднаннем
па педагагічнай адукацыі ў якасці практыкума для студэнтаў
устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасцях:
1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура; 1-02 03 03 Беларуская мова
і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы); 1-02 03 02
Руская мова і літаратура; 1-02- 03 04 Руская мова і літаратура.
Замежная мова (з указаннем мовы)

Мінск
БДПУ
2018



УДК 821.161.3(075.8)

ББК 83.3(4Бел)я73

Г19

Друкуецца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ

Рэцэнзенты:

кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры беларускай і рускай моў
БДМУ, дацэнт *Т. М. Мельнікава*;
дацэнт кафедры рускай і замежнай літаратуры БДПУ, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт *А. У. Гранкіна*

Ганчарова-Цынкевіч, Т. У.

Г19 Беларуская літаратура: тэставы трэнажор : практыкум / Т. У. Ганчарова-Цынкевіч, І. М. Гоўзіч, Т. М. Тарасава. – Мінск : БДПУ, 2018. – 124 с.

ISBN 978-985-541-446-0.

У практыкуме прадстаўлены тэсты для арганізацыі бягучага і выніковага кантролю па дысцыпліне «Гісторыя беларускай літаратуры», а таксама тэмы рэфератаў для выканання КСР.

Адрасуецца студэнтам філалагічных факультэтаў ВНУ. Можа быць выкарыстаны настаўнікамі-практыкамі, а таксама абітурэнтамі для падрыхтоўкі да паступлення на філалагічныя факультэты ВНУ.

УДК 821.161.3(075.8)

ББК 83.3(4Бел)я73

ISBN 978-985-541-446-0

© Ганчарова-Цынкевіч Т. У., Гоўзіч І. М., Тарасава Т. М., 2018
© Афармленне. БДПУ, 2018

АД АЎТАРАЎ

Практыкум «Беларуская літаратура: тэставы трэнажор» прызначаны для выкарыстання ў вучэбным працэсе для ажыццяўлення бягучага, выніковага і рэйтынгавага кантролю, а таксама самакантролю студэнтаў у працэсе засваення дысцыпліны «Гісторыя беларускай літаратуры», а таксама абітурыентамі для падрыхтоўкі да паступлення ў БДПУ.

Асноўны раздзел практыкума «Тэставыя кантрольныя работы» складаецца з двух блокаў: блок «А» ўяўляе сабой тэсты закрытага характару, а блок «Б» – тэсты на выяўленне адпаведнасці і тэсты адкрытага характару. У выданні прадстаўлены тры асноўныя тыпы пытанняў і заданняў.

I тып арыентуецца на праверку ведання мастацкіх твораў, якія вывучаюцца тэкстуальна ці чытаюцца і абмяркоўваюцца. Вучні пры гэтым павінны вызначыць сэнс назвы твора, ахарактарызаваць у агульным плане яго аўтара і герояў (паводле ўрыўкаў); сфармуляваць тэму і асноўную думку твора, выказаць свае асабістыя адносіны да аб'екта вывучэння і г. д.

II тып мае мэтай выяўленне ведання асноўных тэарэтыка-літаратурных і гісторыка-літаратурных паняццяў: веданне гісторыі напісання твора і яго прыналежнасці да пэўнага літаратурнага напрамку, яго родавых і жанравых прыкмет, структуры (кампазіцыя, сюжэт) твора, ролі моўна-выяўленчых сродкаў у мастацкім тэксце, адрознення вершаванай мовы ад празаічнай і інш.

III тып павінен вызначыць узровень чытацкіх уменняў: як яны разбіраюцца ў праблематыцы твораў, ва ўзаемаадносінах герояў, ацэньваюць іх паводзіны, адчуваюць аўтарскую пазіцыю, параўноваюць розныя сітуацыі і інш.

Тэматыка рэфератаў, прадстаўленая ў практыкуме, ахоплівае ўвесь курс гісторыі беларускай літаратуры, дазваляе студэнтам праדэманстраваць як веданне спецыфікі нацыянальнага мастацтва слова ад XI да XXI стагоддзя, так і раскрыць навукова-даследчыя, творчыя і крэатыўныя ўменні і здольнасці будучых выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры.

Змешчаныя ў практыкуме тэсты могуць быць выкарыстаны таксама настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры для ажыццяўлення розных відаў кантролю і ацэнкі якасці засваення вучнямі-чытачамі асноўнага вучэбнага матэрыялу. Настаўнік з дапамогай прапанаваных заданняў можа ажыццяўляць кантрольна-ацэначную дзейнасць як усіх вучняў класа, так і групы навучаемых або канкрэтнага вучня. Прадстаўлены матэрыял можа быць выкарыстаны на факультатывных занятках і для правядзення школьных алімпіяд па беларускай літаратуры.

ЗМЕСТ

АД АЎТАРАЎ	3
ТЭСТАВЫЯ КАНТРОЛЬНЫЯ РАБОТЫ. БЛОК А	5
ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ СЯРЭДНЯВЕЧЧА (XI–XIV СТСТ.)	5
ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ (канец XV–XVI СТ.)	13
ПРАЯВЫ СТЫЛЮ БАРОКА І ІДЭЙ АСВЕТНІЦТВА Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ (канец XVI – XVIII СТ.)	16
ЛІТАРАТУРА XIX СТ.	18
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА XX СТ.	29
ТЭСТАВЫЯ КАНТРОЛЬНЫЯ РАБОТЫ. БЛОК В	83
ТЭМАТЫКА РЭФЕРАТАЎ	101
АДКАЗЫ	115
ЛІТАРАТУРА	121